



дэлегатэ група паўночных раёнаў, асабліва Расонскі, Асвейскі і Суражскі раёны, якія не сходзяць з чорнай дошкі. Гэтыя раёны адстаюць матэрыяла на ўсіх паказальніках, пачынаючы ад азімай сяльбы, сіласавання і канчатковай працоўнай трасты. Не на многа дашпае становішча ў Полацкім, Дрысенскім і інш. раёнах.

Прычына адставання гэтых раёнаў заключаецца ў няўменні спалучаць усе сельскагаспадарчыя работы, у няўменні забяспечыць партыйным кіраўніцтвам кожны ўчастак сельскагаспадарчых работ.

Трэба прама сказаць, што кіраўніцтва Асвейскага, Расонскага і Суражскага раёнаў не зрабіла для сябе ніякіх вывадаў з неаднаразовых указанняў ЦК КП(б)Б, Цэнтральнай камісіі па спаробніцтву з Заходне-Сібірскім краем і Заходняй вобласцю. Тут прымірыліся з чорнай дошкай.

Зварачае на сябе асаблівую ўвагу найўнашчае аслабленне тэмпаў барацьбы за лён. Па БССР на 15 верасня паднята са сцелішчаў усяго 34,2 проц. трасты, здана валакна 0,9 проц. здана трасты 6,8 проц. Тлумачыцца гэта перш за ўсё тым, што лён паранейшаму пералежвае на сцелішчах, асноўная сіла калгасаў не пераклучана на лён. Яшчэ і зараз пасля неаднаразовых указанняў ЦК КП(б)Б, вялікая колькасць ільнопрацоўчых машын не выкарыстоўваецца.

Трэба, каб кожны кіраўнік раёна, дырэктар МТС, загадчык райземадзела вразумеў, што толькі ад пераклучэння ўсіх ільнопрацоўчых машын, асноўнай сілы калгаснікаў і калгасніц на апрацоўку ільну залежыць паспяховае завяршэнне паходу імя тав. Гікало за лён. Малейшая непаваротлівасць у гэтых рашаючых дні на восіць вялікія страты для рэспублікі, калгасам і калгаснікам.

яма забяспечыць пры своечасовым атрыманні натуралізаты.

Ход сенакашэння і сіласавання ярка гаворыць аб недавальнай якасці падрыхтоўцы зімоўкі для жыўёлы. Нельга дапусціць, каб з-за непаваротлівасці асобных раённых арганізацый, старшын сельсаве-таў і калгасаў калгаснае стала было пазбаўлена сытай і цёплай зімоўкі. Барацьба за цёплую і сытую зімоўку вырашаецца імяна зараз. План другога ўкосу, будаўніцтва і рамонту памішаннаў для жыўёлы і план сіласавання павінен быць завершан у бліжэйшыя дні. Трэба толькі, каб загадчыкі райземадзелаў, дырэктары МТС, загадчыкі жыллагадоўчых фарм адчувалі вялікую адказнасць перад партыяй і ўрадам за даручаную ім справу.

З адставаннем работ па падняццю зябліва і цаліны трэба неадкладна пакончыць. Усю цягавую сілу, усе трактары, вольныя ад уборачных работ, азімай сяльбы і хлебазадачы трэба рушыць на цаліну і зябліва. Нельга ні на адну мінутку ўпускаць з-пад увагі барацьбу за якасць работ па асваенню цаліны.

Наступаюць апошнія рашаючыя дэкады сельскагаспадарчага года, года новага высокага ўздыму калгасаў. Мы маем у гэтым годзе ўсе магчымасці сабраць і захаваць хлеба куды больш і лепш, чым у мінулыя гады. Растучая арганізаванасць калгаснай гаспадаркі поўнасцю забяспечвае не толькі ўзорную рэалізацыю ўраджаю бягучага года, але і большэвіцкую работу па закладцы фундамента рэкорднага ўраджаю будучага года. Для гэтага, перш за ўсё, патрабуецца, каб усе адстаючыя раёны і ўчасткі падняліся да ўзроўню перадавых з тым, каб дастойна, як належыць большавікам ордынаснай, завяршыць бягучы сельскагаспадарчы год.

## ПРЫЁМ ТАВАРЫШАМ МОЛАТАВЫМ ДЭЛЕГАТАУ КАНГРЭСА ІРАНСКАГА МАСТАЇТВА

17 верасня раніцай спецыяльным поездам з Ленінграда ў Маскву прыбылі дэлегаты міжнароднага кангрэса па іранскаму мастацтву і археалогіі. У Маскву прыехала звыш 100 дэлегатаў кангрэса, прадстаўляючых 25 краін.

У той-жа дзень у 2 гадзіны дня старшыня Савета Народных Камісараў СССР тав. В. М. Молатаў, які з'яўляецца ганаровым старшынёй кангрэса, прыняў членаў прэзідыума кангрэса.

На прыёме прысутнічалі: старшыня кангрэса — народны камісар асветы РСФСР тав. А. С. Бубноў, міністр народнай асветы Ірана п. Алі Асгер Хеммет, старшыня міжнароднай асадыяцыі па іранскаму мастацтву праф. Ф. Заррз (Германія), акадэмік Орбелі, праф. Кэн (Францыя), праф. Артур Пооп

(ЗША), акадэмік Самайловіч, праф. Шэмседзін (Турцыя) і інш.

У часе прыёму адбыўся абмен думкамі аб выніках работы кангрэса ў Ленінградзе і аб значэнні выстаўкі, арганізаванай у Эрмітажы. Замежныя дэлегаты, выказаўшы глыбокую падзяку савецкаму ўраду за дапамогу ў арганізацыі кангрэса, адзначалі поспех кангрэса і велізарнае значэнне выстаўкі, якія павінны адкрыць новы этап міжнароднай работы па гісторыі культуры Усхода.

У заключэнне гутаркі тав. В. М. Молатаў выказаў упэўненасць, што работа кангрэса будзе садзейнічаць далейшаму ўзмацненню сяброўскіх адносін паміж народамі Ірана і СССР і развіццю міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне навукі і культуры.

## Першае выпрабаванне Перэрвінскага шлюза

МАСКВА, 19 верасня. (БЕЛТА). 18 верасня адбылося першае эксперыментальнае шлюзаванне Перэрвінскага шлюза — першага з 10 шлюзаў канала Часка — Волга. Першым з Окі прайшоў праз шлюз нагутны буксір з 2 вялікімі баржамі. За ім праішлі пасажырскі паракход «Літвінов» і «Памяці Кірова», на якім ехалі маскоўскія рабочыя — экскурсанта.

На шлюзаванне прыбылі: нарком воднага транспарта тав. Пахомаў і нам. наркома пажкай прамысловасці тав. М. М. Кагановіч, якія разам з кіраўнікамі будаўніцтва канала т.т. Боганам, Фірынём, Нікіціным і начальнікам Перэрвінскага гідратэхнічнага вузла тав. Процеравым агледзелі пабудову і азнаміліся з работай шлюза.

## ХВАРОБА ТАВ. К. Э. ЦІОЛКОУСНАГА

БАЛТА, 19 верасня. (БЕЛТА). У становішчы здароўя К. Э. Ціолкоўскага адбылося далейшае пагоршэнне. Пульс — 100, велічы

слабага напаўнення, з перабоямі. Тоны сэрца вельмі глухія. Сардэчная дзейнасць падтрымліваецца частымі ўпрыскваннямі камфары і стрыхніна.



Пленум Лігі нацый у Жэневе. НА ЗДЫМКУ: дэлегаты Саюза ССР тт. М. Літвіноў і Б. Штэйн у часе перапынку паслядзіння пленума. Фото Сэнсфотэ.

## Праект міжнароднага пратэктарата над Абісініяй

ЖЭНЕВА, 18 верасня. (БЕЛТА). «Камітэт пяці», выбраны саветам Лігі нацый, закончыў сваю работу. Ён зацвердзіў тэкст прапановы, якія павінны быць паведамлены Італіі і Абісініі.

ЖЭНЕВА, 18 верасня. (БЕЛТА). «Журналь дэ насьён» прыводзіць новыя весткі аб праекце вырашэння абісінскага канфлікту, выпрацаваным «Камітэтам пяці». Рэкамендуемая праектам сістэма імянуецца адміністрацыйнай, эканамічнай і фінансавай дапамогай Абісініі пад апекай Лігі нацый і на справе прадстаўляе сабой устанавленне міжнароднага пратэктарата над Абісініяй. Совет Лігі павінен

будзе пазначыць, праўда, са згоды негуса, «галоўнага саветніка» пры абісінскім урадзе, які будзе мець надзвычай шырокія паўнамоцтвы і разам з другімі «тэхнічнымі саветнікамі» будзе фактычнай урадавай уладай краіны.

Па настаянню англічан у праекце агаворана, што ні галоўны саветнік, ні два яго памочнікі не могуць належаць нацыям, чые ўладанні мяжуюць з Абісініяй, г. зн. Англіяй, Францыяй і Італіяй. З другога боку, праект намачае шырокія магчымасці эканамічнай экспансіі італьянцаў у Абісініі. «Журналь дэ насьён» сцвярджае, што «камітэт пяці» ўключыў у праект таксама магчымасць тэрытарыяльных змен у паўднёвай і ўсходняй Абісініі.

52. Смільавіцкі	94,0	65,9	74,6	23,4	75,9	—	32,0	16,0	67,5	10,5	60,3	—	64,2
53. Бешанковіцкі	93,9	81,0	42,0	41,2	83,7	1,2	3,6	35,6	18,7	70,3	2,7	86,6	64,9
54. Смалявіцкі	93,9	75,4	54,0	4,6	76,1	—	—	29,9	7,1	32,0	0,5	70,7	0,5
55. Дрысенскі	93,8	75,5	54,4	84,7	7,5	—	9,5	—	29,6	65,4	1,3	79,0	110,1
56. Чырвонапольскі	93,8	26,7	81,3	53,7	85,6	0,1	6,5	—	26,3	66,9	5,9	83,7	—
57. Чарвеньскі	93,4	69,7	58,8	3,6	71,7	—	—	—	28,3	47,7	7,2	97,0	6,7
58. Калятыкевіцкі	93,4	39,2	30,2	24,2	79,7	—	—	10,0	17,4	85,1	7,7	72,1	89,3
59. Крупскі	93,1	79,5	83,7	77,5	86,5	0,6	6,8	36,8	11,6	72,1	19,4	55,8	47,0
60. Суражскі	93,0	47,0	68,6	19,6	88,6	—	0,9	—	29,4	59,6	7,5	70,8	117,2
61. Слудскі	92,9	84,4	56,5	60,3	100,7	1,0	—	5,6	25,4	28,5	10,5	82,6	56,3
62. Гомельскі	92,8	74,0	97,5	19,3	100,4	1,2	—	11,7	5,6	64,4	4,9	65,9	2,6
63. Лёвенскі	92,3	71,6	77,2	22,5	72,7	—	0,7	44,6	1,4	50,4	5,1	69,4	71,5
64. Чашніцкі	91,7	69,6	52,0	54,3	104,7	1,2	5,8	19,5	82,1	35,3	9,1	67,6	77,4
65. Рагачоўскі	91,4	56,5	68,9	25,9	81,7	0,9	6,5	—	5,9	37,0	2,7	64,9	—
66. Уваравіцкі	91,2	40,9	52,9	5,5	88,4	—	—	—	4,3	37,5	5,3	70,1	39,6
67. Ушанскі	91,1	65,9	48,7	42,3	61,0	0,1	1,7	2,9	5,8	41,9	45,9	83,5	31,3
68. Гаралонскі	91,0	90,3	72,7	26,0	84,3	0,1	1,5	2,9	10,1	32,8	8,7	53,7	80,7
69. Жлобінскі	90,9	68,2	53,7	23,1	77,5	0,5	—	30,1	10,7	37,9	0,7	53,8	39,6
70. Лагойскі	90,6	56,6	52,6	29,3	69,6	0,3	—	3,1	26,6	30,0	1,2	78,0	—
71. Тураўскі	90,0	76,9	67,1	—	86,8	—	—	11,8	5,5	49,3	11,0	127,0	—
72. Добрушскі	90,0	64,4	86,9	15,0	83,3	—	—	19,1	13,3	67,6	1,6	85,3	78,1
73. Вязьніцкі	90,0	57,6	63,3	37,2	84,0	6,3	—	39,7	22,7	98,8	10,2	142,1	—
74. Лельчыцкі	89,2	58,0	68,9	27,8	60,8	—	—	—	3,9	68,3	3,5	60,0	62,4
75. Сенненскі	89,0	50,8	45,7	38,7	100,4	4,4	2,4	2,3	19,6	26,2	0,4	30,2	7,5
76. Заслаўскі	88,6	24,3	40,1	5,8	88,0	0,2	—	5,0	8,7	33,0	3,0	67,9	31,7
77. Журавіцкі	87,3	64,2	56,9	21,5	91,4	0,1	8,8	35,0	4,6	5,3	1,0	54,6	126,0
78. Чачэрскі	85,7	36,0	69,4	28,8	87,7	0,2	—	—	14,6	50,0	6,5	43,0	103,5
79. Выхаўскі	85,5	16,7	61,4	11,7	100,1	0,3	—	42,8	5,8	36,4	6,4	63,0	11,8
80. Віцебскі	84,9	77,3	66,8	49,3	81,8	0,7	—	33,9	3,6	31,6	3,0	61,4	29,2
81. Сіроцінскі	84,4	56,5	58,8	9,8	74,0	—	0,9	—	24,7	53,7	9,7	58,4	—
82. Дзяржынскі	83,4	60,9	47,4	7,8	72,4	0,1	—	20,3	9,2	31,7	4,5	74,8	17,2
83. Веткаўскі	82,9	78,6	72,2	12,6	104,4	—	—	19,3	14,7	92,1	0,8	63,8	—
84. Нараўлянскі	82,3	42,3	66,0	23,4	74,4	—	—	8,0	24,6	51,9	6,5	84,7	—
85. Кармянскі	82,2	2,0	61,0	31,6	100,3	—	15,7	19,2	5,9	65,2	3,2	67,4	—
86. Расонскі	73,5	54,1	56,1	74,3	25,6	—	3,6	—	4,1	23,8	2,3	40,4	—
87. Асвейскі	75,6	56,2	55,3	72,1	15,5	—	3,1	—	25,5	12,5	2,3	107,8	—
88. Жыткавіцкі	67,5	22,4	56,8	3,5	86,7	—	—	—	17,7	30,3	1,3	66,3	—
89. Свацільавіцкі	64,9	246,0	67,2	8,0	70,4	—	—	—	31,7	47,7	12,9	39,9	103,5
90. Петрыкаўскі	64,8	28,3	66,3	11,3	80,8	—	—	22,9	—	—	—	—	—

Усяго па БССР 93,7 72,2 69,2 34,2 80,3 0,9 6,8 20,6 18,1 64,0 6,1 74,1 40,5 35,5  
 Было на 10/IX-36 г. 82,2 52,7 57,8 22,4 72,6 1,3 — 6,7 13,5 53,4 3,9 66,9 — 33,4  
 Было на 15/IX-34 г. 96,8 93,6 65,1 48,1 88,9 8,3 — 56,2 23,2 90,3 23,2 84,4 — —  
 УЧОТНА-СТАТЫСТЫЧНЫ АДЗЕЛ НАРКАМЗЕМА.

## Пагроза англа-італьянскага ўзброенага канфлікту

ПАРЫЖ, 18 верасня. (БЕЛТА). Як паведамілі газеты з Жэневы, надзеі на мірнае вырашэнне італа-абісінскага канфлікту амаль няма. Ваенныя падрыхтаванні Англіі ў Міжземным і Чырвоным морях указваюць, што англійскі ўрад сур'ёзна лічыцца з магчымасцю вайны. З другога боку, работы «камітэта пяці» таксама не даюць надзей на поспех. Увесь друк адзначае ваенныя падрыхтаванні Англіі. Перасоўванне англійскіх морскіх сіл разглядаюць у Жэневе як пвёрдую рашучасць Англіі дастойваць на пазіцыі, выказанай у прамове Хора: прымусяць, у выпадку патрэбы, пры дапамозе санітарнай павяжаць статут Лігі нацый. Ніколі яшчэ міжнародная

атмасфера не была такой сур'ёзнай.  
 ЛОНДАН, 18 верасня. (БЕЛТА). Учора ў Гібралтар прыбылі два англійскія лінкоры ў суправаджэнні другой крэйсерскай эскадры і 6 эсмінцаў. Пазаўчора ў Гібралтар прыбылі 4 эсмінцы.

ЛОНДАН, 18 верасня. (БЕЛТА). Сёння з Саутгэмптана ў Егіпет адпраўлен кавалерыйскі полк.

ЛОНДАН, 18 верасня. (БЕЛТА). Як паведамляе газета «Стар», значная частка ўчарашняга параджэння англійскага габінета ў міністраў была прысвечана пагрозе, якая ствараецца для Егіпта і Су-

там з сувязі з пасылкай 2 італьянскіх механізаваных дывізіяў у Лівію (калонія Італіі ў Паўночнай Афрыцы). Газета ўказвае на магчымасць «сутычкі» каля канала і паведамляе, што англійскія ўзброеныя сілы ў Егіпце атрымоўваюць падмацаванні.

ЛОНДАН, 18 верасня. (БЕЛТА). «Дэйлі тэлеграф» заяўляе, што павылкай войск у Лівію Італія ў развоўшчэ антыанглійскія меры. Згодна вестак газеты, пасля пасылкі новых дывізіяў з Італіі ў гэтай італьянскай калоніі, мяжуючай з Егіптам і Суданам, будзе знаходзіцца 70 тысяч італьянскіх войск. Апача таго, Італія будзе мець 375 самалётаў.

## ПАД НАШКАМ СУСВЕТНАЙ ГРАМАДСКАЙ ДУМКІ Германскі ўрад прымуідан вызваліць Якобі

БЕРЛІН, 18 верасня. (БЕЛТА). Афіцыйна паведамляецца, што ўчора выпушчаны з Моабіцкай турмы, адвезен на граніцу і перададзены швейцарскім уладам вядомы антыфашысцкі дзеяч Якобі, таемна ўвезены з Швейцарыі агентамі Гестапа некалькі месяцаў назад. У матываўцы глуха гаворыцца толькі, што, як высветліў трацэйскі суд, «нізавы германскі чыноўнік вёў сабе ў гэтай справе неда-

пунчальным чынам і падвергнуў дысцыплінарнаму спаганню».

Як вядома, захват Якобі ў Швейцарыі нацыянал-соцыялістыкі правакатарамі выклікаў у свой час шырокую кампанію пратэсту ўа ўсім пэўмізаваным свеце. Ж адказ на пратэст Швейцарыі германскі ўрад заняў талі, што ён не мае ніякага дачынення да гэтай справы, што Якобі «дабравольна» з'явіўся ў Германію, дзе і быў затрыман уладамі.

Такім чынам, вызваленне Якобі змяняе сабой прызнанне германскім ўрадам факта захвату яго.

ЖЭНЕВА, 18 верасня. (БЕЛТА). Атрымана паведамленне, што германскія ўлады, вызваліўшы нямецкага антыфашысцкага журналіста Якобі, даставілі яго ўчора ў Базель на тое самае месца, дзе ён быў захвачан агентамі Гестапа (германскай тайнай паліцыі) ў пачатку сакавіка.

Партыйнае будаўніцтва

ДЗЕНЬ САКРАТАРА ПАРТКОМА

14 верасня быў самы кароткі рабочы дзень сакратара парткома заводу імя Варашылава (Менск). На завод у гэты дзень т. Цішко з'явіўся ў 8 гадзін 15 мінут. Звычайна ён прыходзіць на многа раней.

Як заўсёды, работа пачалася з абходу завода. На дарозе ў цэх сакратар парткома сустраў камуніста т. Карпенка. Гэтаму таварышу ўжо некалькі дзён напамінае сакратар парткома аб неабходнасці даць некаторыя дакументы. Аб гэтым і зараз завязалася гутарка.

Раптам сакратар успомніў, што яму патрэбна пагутарыць з парт-органу рамонтнага цэха. Ён завярнуў туды, але парторга ў цэху не аказалася. Тав. Пішко скарыстаў свой прыход у цэх, каб пагутарыць па адной справе з тав. Мергольтам.

З рамонтнага цэха т. Цішко накіраваўся ў такарны цэх спецыяльна для таго, каб яшчэ раз напамніць т. Ланіцусу, што сёння на парткоме яго даклад аб рабоце заводскай арганізацыі Мопра. У гэтым жа цэху затрымаў сакратара парткома работчы т. Ратанец са скаргай, што яму не вышываюць газеты «Правда».

З завода т. Цішко накіраваўся ў партком. Пачынаецца работа ў парткоме. Сакратар выклікае дырэктара завода і старшыню заўкома, якія ніяк не могуць дагаварыцца аб рамоне рабочых кватэр. Толькі закончылі пасяджэнне трыкутнік, як у партком з'явіўся начальнік менакага аэраклуба т. Клімаў. Гутарка ішла аб тым, каб завод узяўся пабудаваць парашутную вышку для аэраклуба. Чаму гэта пытанне не можа вырашыць сам дырэктар — невядома. Але сакратар парткома разам з т. Клімавым панілі да дырэктара завода дагаварыцца па гэтым пытанню.

Хутка па'ехала машына, і сакратар парткома разам з дырэктарам завода паехалі ў трэст. У трэсце ларэмна прачкалі гадзіны паўтары. Не было дырэктара т. Галуза. Ці вельга было рапней пазваніць у трэст, таму не прышлося 6 траціць марна час?

На завод вярнуўся ў 2 гадзіны 30 мін. Сакратар парткома зайшоў у сталуюку, неспех перакусіў. (Падкрэсліваем перакусіў, а не паабедваў). Так да канца дня быў амаль без яды. Кому якая карысць ад такіх адносін да сябе?

маў сакратара парткома камендацт інтэрната са скаргай на недахопы ў інтэрнаце.

А ў гэты час у парткоме чакалі сакратара тры старшыні падшэфных заводаў жэстаў. Адному патрэбна была аўтамашына для перавозкі гонтаў. Другому патрэбна была ванна і т. д. Так прадаўжалася да 4 гадзін, пакуль пачалі збірацца на пасяджэнне парткома.


Пасяджэнне было назначана на 5 гадзін. Цягнулася яно да 8 гадзін. На гэтым быў закончан рабочы дзень.

Мы паказалі самы кароткі дзень сакратара парткома. Ён цягнуўся 12 гадзін бесперапынна. Такіх кароткіх дзён вельмі мала. У большасці сакратар парткома прыходзіць на завод да 8 гадзін раніцы і ўходзіць пасля 10 гадзін вечара. Зусім не астаецца часу для чыткі газет, не гавораць ўжо аб мастацкай літаратуры. Тав. Цішко даўно ўжо не быў у кіно. Ён нават газет не чытае, а толькі праглядае.

Тав. Цішко працуе сакратаром парткома нядаўна. Ён горада ўздўгае за работу, любіць яе. Працуе з усёй адданасцю. Але што паказвае прыведзены нам яго рабочы дзень, які, да рэчы, характэрны для многіх нават немалых сакратароў парткомаў?

Бясспланаваць, бессістэмнасць у рабоце — вось што кідаецца ў вочы ў паказаным рабочым дні. Тав. Цішко прышоў на завод не маючы ніякіх намячэнняў таго, што яму трэба рабіць сёння. Яго падхапіла і захлснула «цяжучка». Яна трымала яго да канца дня, не даўшы магчымасці нават палюдску паабедваць. А па сутнасці апрача пасяджэння парткома ён у гэты дзень мала што зрабіў.

Мы зразумела, ні ў якім рае не супроць таго, каб сакратар парткома хадзіў у цэх, гутарыў з камуністамі, беспартыйнымі рабочымі, вырашаў бягучыя пытанні работы. Без гэтага вельга ўліць сабе работу парткома. Але зусім ясна, што апрача бягучых пытанняў сакратар, выхадзячы з агульнага плана работы парткома, павінен мець план на кожны дзень, што сёння трэба зрабіць. Ён павінен быць так пабудовам, каб хапіла часу і на абед і каб быў час пачытаць, склазіць у кіно або тэатр.



Чырвоная армія папаўняе свае рады здаровымі кадрамі. НА ЗДЫМКУ: ваяцком Менскага раённага ваеннага камісарыята т. Замалюцін уручае прызыўнікам тт. Шыцкіму, Арнаўтаву і Мелькісу пошты аб назначэнні іх у часці. Тав. Шыцкіга — ва флот, т. Арнаўтава — у бронетанкавую часць, т. Мелькіса — у аўтамехчасць. Фото Я. САЛАВЕЙЧЫКА.

ЗАБЫТЫ УЧАСТАК

Знік вясёлы шум са стадыёнаў і летніх садоў. Апошні раз мігнулі трусікі і сажокі на фізкультурных летніх пляцоўках. А ці гатовы нашы клубы прыняць людзей, ваянцы іх адпачынкам, вучобаю? Ці гатовы клубы размясціць у сваіх аўдыторыях, пакоях, чытальных, бібліятэках — тых, хто пакінуў вадаўна пляжы, пляцоўкі, сады?

Клуб імя Сталіна, які абслугоўвае ў асноўным рабочых кандыцёрскай фабрыкі «Комунарка», разгортвае работу. Беларускі і яўрэйскі драматычныя гурткі працуюць над новымі пастапоўкамі, хор развучвае новыя спевы. Струнны гурток грывіць маршамі. Займаюцца парашутысты і планефісты. Аб гуртку танцаў часта тут гавораць, што ён «факстрыціць». У гуртку кройкі і шыццы ўважліва кройць, уважліва шыюць касцюм парашутыста.

У невялікай чытальні — ціха і ўтульна. У ёй поўна людзей. Побач бібліятэка. Тут, кожны раз можна бачыць, як рабочыя-чытачы выбіраюць кнігі.

А ўсё-ж клуб дазваляе няпоўнаасцю абслугоўвае рабочых свайго

таюцца асабліва вялікім поспехам паліўнічы, драматычны і фотатурткі. Не забываюцца і пра работу сярод нацыянальных меншастваў: пры клубе адчынена латышская секцыя.

А клуб кааперацыі яшчэ зачынен. У ім не скончан рамонт. Маларобуд зрывае работу. Вялікая зала дагэтуль не афарбавана. У перспектыве вялікія планы, праўда, тое-сёе ўжо зроблена. Устапоўлена гукавое кіно, абсталёўваецца пакой адпачынку, адрамантаваны і пашыраны аўдыторыі для партзаняткаў і для школы малапраматных. Зараз жа працуюць толькі струнны і драматычны гурткі.

Яшчэ горш абстаць справа ў будаўнікоў. Клуб ні то працуе, ні то зачынен. Ён пакобен на лагню. У падвальным памяшканні шыарня. Ад гэтага ў клубе горача і нават пыльна.

— План асенне-зімовай работы наш саюз алобрыў, але сродкаў не адпусціў, — заяўляе загадчык клуба тав. Вітавіч. Рабочы-будаўнік стаў ціпер даволі культурным і ў наш клуб не хоча за-

ні месяцы (а за ўсё лета не паклапаціліся адрамантаваць клуб), знойдзецца па Менску не мала. І яркі прыклад гэтаму — клуб работнікаў асветы. Па сваёй масавай рабоце гэта адзін з адсталых клубаў Менска.

Дрэваапрацоўчы завод імя Молатава не мае свайго клуба. Тут ёсць толькі чырвоны куток. Бібліятэка пры гэтым кутку налічвае валя тысячы томаў, а рабочых на заводзе звыш тысячы. Няўжо культуротнікі завода залаволены такім абслугоўваннем рабочых?

У Менску з боку прафесіянальных саюзаў абсалютна адсутнічае кіраўніцтва клубнай работай. Клуб, як важнейшы ўчастак камуністычнага выхавання, шмат дэ заставіць забытым. Культінспекцыя ЦПСБ зусім нічога не зрабіла, каб ажывіць іх работу. Але нават там, дзе клубы працуюць, амаль усюды заняўдана работа сярод жаночай моладзі, заняўдана ваенная работа. Слаба прапрацоўваюцца рашэнні апошняга кангрэса Комінтэрна, слаба рыхтуюцца да 18-й гадавіны Окцябра.

Шмат яшчэ дэ работы не зна-

Культура і быт калгаснай вёскі

ХАТА-ЛАБАРАТОРЫЯ

Хата-лабараторыя калгаса «Чырвоная армія» (Елагінскі сельсавет, Віцебскага раёна) размясцілася ў цэнтры калгаснага пасёлку, у вялікім, культурна абсталёваным, электрыфікаваным доме. Лабараторыя складаецца з некалькіх аддзелаў па асноўных галінах сельскай гаспадаркі. Паліводства, кармаздабыванне, жывёлагадоўля, пчаларства і спецыяльны аддзел, прысвечаны барацьбе са шкодаікамі і хваробамі сельскагаспадарчых культур.

У кожным аддзеле ёсць вялікая колькасць узораў сельскагаспадарчай прадукцыі.

У гэтым годзе лабараторыяй праведзена вялікая паказальная вопытная работа як па паліводству, так і па іншых галінах сельскай гаспадаркі.

У метах вывучэння пытання — якое ўгнаенне дае лепшы эфект ва ўмовах данага калгаса, у адной з калгасных брыгад (брыгада Языпеніка) зараз на зіму засеяны 53 вопытныя дзялянкі азімага жытця і пшаніцы пад розным ўгнаеннем. Прычым, колькасць ўгнаення таксама розная. Так, напрыклад, 4 дзялянкі жытця і пшаніцы ўгноены гноем, 4 дзялянкі — фікаліем, 8 дзялянак — кампостам з торфу і фікалія, 4 дзялянкі — чыстым торфам, 20 дзялянак — розным мінеральным ўгнаеннем і т. д.

Вясной былі праведзены вопыты па пратручванню ячменю і аўса супроць гадаўні. Неўзабаве пасля абмалоту і ўзважвання ўраджаю з гэтых дзялянак будзе паказан атрыманы эфект ад пратручвання. У гэты-ж час было пасеяна палова гонтара аўсяніцы па насенне і зроблена вопытнае залужэнне.

Па агароду быў праведзен вопыт з яравізацыяй бульбы, у рэзультате чаго атрымана ранняе паспяванне бульбы. У парніках таксама праведзен вопыт скарыстання дыяліц праз біялагічнае саграванне, што дазо ранняе паспяванне памідораў і гуркоў.

Цікавая і плённая вопытная работа праведзена ў маладым садзе плошчай ў 42 гектары. Да ліку праведзеных работ адносяцца: веснавая абрэзка, двухразовае акапванне, ўгнаенне 15 гект. фікаліем і астатняя плошча — мінеральным ўгнаеннем. У рэзультате — зусім запущаны сад за летні перыяд даў значны прырост (ад 20 да 60 сантыметраў парасткаў).

У даны момант праводзіцца ўгнаенне старых запущаных садоў і рамонт маладога саду шпалхам пасадкі саджанцаў. Апрача таго ў садзе таксама праведзена вопытнае апыркванне для выўлення гаспадарчай эфектыўнасці ад барацьбы са шкодаікамі.

У 1936 годзе план лабараторыі прадугледжвае правесці рад новых масавых вопытаў па яравых культурах, агароду і залужэнню.

За зімовы перыяд 1934-35 года пры хата-лабараторыі праводзілася агразотэхвучоба па стабільнай праграме Наркамзема. 30 калгаснікаў сістэматычна наведвалі заняткі гуртка, з іх тэхэкзамен па «выдатна» здалі 6 калгаснікаў. Астатнія — на «добра» і «здавальняюча». Са скарыстаннем палітых работ сістэматычная агразотэхвучоба адновіцца.

У хата-лабараторыі ёсць мікраскоп, лупы, цэнтрыфугі, шклянны домікі для нагляду за развіццём шкодаікаў сельскагаспадарчых культур, гербарныя сеткі для засушвання ўзораў раслін, аэраскопы і інш. Пры лабараторыі ёсць таксама бібліятэка з навейшай літаратурай па сельскай гаспадарцы.

Актыў лабараторыі складаюць калгаснікі-вопытнікі Ільін Пётр, Рыбакоў Цімафей, Рэбраў Андрэй і Пышкін Карп. Усе яны прымаюць дзейсны ўдзел у штодзённай рабоце хаты-лабараторыі.

Асабліва неабходна адзначыць спецыялістаў наглядальнага пункта Усесаюзнага інстытута абароны раслінны тт. Дзміціна І. І., Іванова А. І. і Дамашніку Н. П. Гэты таварышы прымаюць у рабоце хаты-лабараторыі самы актыўны ўдзел, даюць калгаснікам патрэбную консультацыю і чытаюць сярод іх, не пасярэдня ў брыгадах, лекцыі па сельскай гаспадарцы.

Загадчыкам хаты-лабараторыі з'яўляецца калгаснік т. Нейдлі. Яму належыць вялікая заслуга за ўзорнай пастапоўцы хаты-лабараторыі. Нейдлі атрымлівае з боку кіраўніцтва калгаса — старшыні т. Эльберта і яго намесніка т. Казлова — неабходную дапамогу і кіраўніцтва.

Хата-лабараторыя стала важным культурным ачагом і прыцягвае да сябе ўвагу лепшых перадачых калгаснікаў-ударнікаў.

АРК. ЗАРУБЕЖНЫ

Advertisement for 'ПАДРУЧНІК' (Handbook) with contact information and a small illustration of a book.



ЗЯМЛЯ НАВЕЧНА

Пачынаецца выдача актаў

У ВІЦЕБСКІМ раёне на працягу гэтага года 97 калгасаў павінны атрымаць акты на вечнае карыстанне зямлёй. Зямельны адзел пакуль што падрыхтаваў праекты толькі для 19 калгасаў. Па гэтай інфармацыі Віцебскага горсавета Совет Народных Камісараў БССР прапанаваў старшынні горсавета і загадчыку райземадзела ўста-навіць календарны тэрмін правядзення падрыхтоўчых работ па выдачы дзяржаўных актаў калгасам, з тым, каб поўнасьцю забяспечыць выкананне плана работ ва ўста-ноўленыя СНК БССР тэрміны.

Наш карэспандэнт запрасіў па тэлефону загадчыка віцебскага зямельнага адзела тав. Іванова аб ходзе выканання гэтай паставы СНК.

— Апраў па выкананні паставы ўрада, — заявіў т. Іваноў, — прэзідыум горсавета распрацаваў календарны графік работ. Гэтым самым работы на землеўпарадкаванні пераведзены на практычныя рэйкі. Гэтай справай пачалі займацца не толькі спецыялісты. Яна стала справай

усёй партыйнай арганізацыі. Да 1 кастрычніка мяркуюць выдаць акты 40 калгасам. Усе члены прэзідыума прымацаваны да сельсаве-таў раёна, і такім чынам будзе забяспечана штодзённая дапамога землеўпарадчыкам, працуючым у калгасах.

— Калі пачынаецца выдача актаў?

Іваноў: Першы акт атрымаў 18 верасня калгас імя Леніна. Следзім за ім атрымаюць акты 4 калгасы Даўжанскага сельсавета, статуты якіх райвыканкомам ужо ратэрыжаны, а падрыхтоўчыя работы па складанні актаў ужо закончаны. Асобныя выяўленыя на пасяджэнні прэзідыума ў гэтых праектах недахопы выпраўляюцца намі на хаду.

— Каго выклікаеце на прэзідыум пры зацвярджэнні актаў?


Іваноў: Выклікаем старшыню калгаса. 2—3 калгаснікаў з актыва, або членаў праўлення, а таксама абавязкова прадстаўнікоў з тых калгасаў, саўгасаў або ўстаноў, чые інтарэсы закранаюцца пры зацвярджэнні акта.

— Ці ўстанаўляюцца межавыя слупы ў калгасах?

Іваноў: Слупы ўстанаўляюцца ва ўсіх калгасах, дзе закончана землеўпарадкаванне. Да слупоў прыбіваюцца металічныя дошкі з назвай калгаса. Для дошак мы дасталі адпаведную бляху. Слупы закопваюцца глыбока ў зямлю, а для таго, каб іх нялёгка было выкапаць, мы ўнізе замацоўваем цэгмай, каменнем і інш.

— Як забяспечаны землеўпарадчыкі?

Іваноў: Належныя матэрыялы на-бытаваны ўмовы для землеўпарадчыкаў створаны не ва ўсіх калгасах. Асабліва адчуваецца недахват ботаў. Праўда, 10 пар ботаў мы з горада паслалі для землеўпарадчыкаў. Але гэта мала. Трэба таксама сказаць, што не ўсюды калгасы печваюць землеўпарадчыкаў рабочай сілай. Быў факт, калі ў Бараўлянскім сельсавеце старшыня Красін пачаў не даваць рабочай сілы. Прышлось выклікаць яго па бюро гаркома і сурова папярэзіць аб недапушчальнасці падобных адносін.



Калгас «Новыя Усцяжкі», Прыпескага сельсавета, Смалевіцкага раёна, прэміраваную лепшую ударніцу Дашу Бероўскую пасылкай на курсы парашутыстаў. Гэтымі днямі пасля сканчэння курсаў Даша зробіць прыжон з самалёта на тэрыторыі свайго калгаса. Фото Я. САЛАВЕЙЧЫКА.

Рамонт скончан...

Сям'я Канцалера пачала ў су-судзяць. Асобныя члены сям'і спалі ў сваёй кватэры пры разбуранай столі і падлозе. У іх была надзея, што рамонтна-будавальніца кантора горжылсаюза, скончыўшы рамонт, дасць ім добрую, утульваю кватэру.

Нарэшце, рамонт быў скончан... Мы заходзім у дом № 31/1 па Пляцу Волі, у кватэру № 4, дзе жыве сям'я Канцалера. Вокны пафарбаваны, сцены атынкаваны, пабелены. Па знешняму выглядзе рамонт як быццам-бы зроблен здавальняючы. Але прыгледзіўшыся больш уважліва, выяўляем, што аконныя рамы перакошаны, у пачыліну свабодна пралягаць два пальцы, дзверы як знадворку, так і ўнутраныя не зачыняюцца. У кватэры сквазняк. Падлога каля печы дала асядку. Сама печка прыняла форму амаль поўкруга.

У спальні гэтай-жа кватэры працякае столь. У сталовай трэспула сцяна і асьмяецца атынкавоўка. У кухні нават не ўмацавалі ракавіны, і яна проста вясіць на вадаправодным краве. Такі малюнак гэтай кватэры, такі-ж малюнак і ўсіх уноўадрамантаваных кватэр у доме № 31/1. Рамонт гэтага дому робіць будкантора менторжылсаюза.

Пераходзім побач у дом № 32/2, таксама на Пляцу Волі, які капітальна адрамантаван і шчыльна і ў кра-савіку.

У кватэры № 16 жыве рабочы хлебакамбіната т. Ключанкоў. Дах над яго кватэрай працякае, вокны дрыжакі, бо з рам ужо вывалілася замацава. Сцяна дала трэпшыну таму, што ўвесь час яе залівае вада. Падлога ў кватэры зроблена з тонкіх дошак, і пры хадзе дошкі гнуцца. Гэта кватэра ха-

рактарызуе становішча з рамон-там усяго дома. Сюды трэба да-даць, што ў асобных кватэрах дымаць печы.


Пярэйдзем у трэці дом, дзе ра-монт зроблен гаспадарчым чынам — гэта дом № 10 па вуліцы імя Дзём'яна Беднага. У кватэры № 7 жывуць т. Родкін — работніца друкарні імя Сталіна — і т. Дворнін — з фабрыкі імя 8 сакавіка. Рамонт у гэтай кватэры зроблен дзякуючы ўмяшчальству фабко-ма друкарні імя Сталіна.

Рамонт ці ашуканства? На наш погляд ашуканства. На сцены проста набілі фанеры, як быццам гэта знішчыць вільгаць. А між тым не пройдзе і некалькі дзён, як вільгаць праступіць праз фанеру. Вокны зроблены з сырога дрэва. Праз кароткі час яны рассохнуцца і зробіцца прычынай. Апяляць падлогу нават і не збіраюцца. А гэта самае галоўнае, бо падлога ўся ў шчылінах, кватэра стаіць на сарай і ўвесь холад ідзе праз сарай у кватэру.

Мы прынялі тры факты з жыл-ля толькі аднаго жакта № 2. Па сутнасці аднаго з жоншых, як лі-чыцца ў горжылсаюзе, жактаў. Але нават і ў гэтым жаке мы сустрэліся з агіднейшай тратай дзяржаўных грошай, будавальных матэрыялаў, з ашуканствам пай-пчыка-жыхара. Аналагічнае ста-новішча і ў другіх жактах.

У Наркамгасе, Белжылсаюзе, Горжылсаюзе, як і ў саіх жак-тах ініцыяцыя толькі «асвоіць» вызначаныя па кантрасу на ра-монт сумы, абсалютна не цікава-чыся якасцю праведзеных работ, пакідаючы гэты важнейшы ўча-стак без патрэбнага кантролю.

С. КУРАЧІН.



Замыслилі маневры часцей Кіеўскай ваеннай акругі. НА ЗДЫМ-кіраваны танкі. Фото ДЫЯМЕНТА.

РЫ-БРАКАРОБЫ

(Пісьмо рабочага)

Пісьмо рабочага забяспеч-ваць не толькі горад, але і калгасы: калгасы пры-муку, а атрымліваюць трэба сказаць, што пры-вышчае надобнасныя — гарэлы, сыры.

У нас часта бракуюць хлеб. Толькі адна крама «Людзі» забракавала поў-тона, 8 верасня — тону

факт быў выкрыт 5 і буды быў знойдзены азоннага шкла велічы-на святметраў. Па гэта-му майстар пякарні Літ-

напаала шкло з выпра-дзіў хлеба пануе поў-нагалітарна. Возчыкі ў калгатах бяруцца за ка-пашчыны рук, носяць у дзверы хутчэй выпруціць, а варароў насіць хлеб і асобам.

Змяшчаючы асобага А. Ч., «Звязда» ўвагу пракурора Веткаў-

на ведапушчальнае куці. Мы патрабуем тэр-прыцягнення да судовай інаватых у надобра-абеспячэнні хлебам пра-Веткаі.

РЭКОРДНАЯ ВЫПРАЦОУКА ТРАКТАРНАЙ БРЫГАДЫ КАВАЛЕВА

ХОЦІМСК, 17 верасня. (Па тэлеграфу). Трактарная брыгада Лазара КАВАЛЕВА, Хоцімскай МТС, выканала ўзятыя на сябе абавяз-зацельствы па ўсебеларускаму конкурсу трактарных брыгад. На 10 верасня брыгада выпрацавала 408 гектараў на трактар.

Змагаемся за выпрацоўку ў 400 гектараў на трактар па ўсёй МТС.

ХАНІН — намеснік дырэктара Хоцімскай МТС па палітычнай часці.

ЛІШКІ ХЛЕБА — ДЗЯРЖАВЕ

ВІЦЕБСК. Перадавыя калгасы віцебшчыны пачалі продаж хлеб-ных лішкаў дзяржаве. Калгаснікі нацыянальнага калгаса імя Гікало прадалі 7 тон хлеба. Калгаснікі арцелі «Новы свет» на агульнім сходзе паставалі прадаць дзяр-жаве 8,5 тоны хлеба; хлеб ад-везці чырвоным абозам. Калгасні-кі арцелі «Шлях Ільіча» прадалі 8 тон хлеба.

ВЫКАНЛІ ПЛАН БУЛЬБАПАСТАВАК

БРАГІН. Калгас імя Тэльмана, Малейкоўскага сельсавета першым у раёне выканаў гадавы план па-стаўкі бульбы. На загадоўчы пункт дастаўлена 377 цэнтнераў добраякаснай бульбы.

АДСУТНАСЦЬ РАСТЛУМАЧАЛЬнай РАБОТЫ — ПРЫЧЫНА ШМАТЛІКІХ НЕПАРАЗУМЕННЯў

Ужо трэці месяц у ШКЛОУСІМ раёне працуе брыгада землеўпа-радчыкаў у складзе 12 чалавек. Падрыхтоўчыя работы па выдачы актаў, як паведаміў нам па тэле-фону сакратар райкома КП(б)Б т. Шчэмераў, ужо закончаны ў 48 калгасах. Першы акт 19 ве-расня выдан калгасу імя Кірава, Смалевіцкага сельсавета.

— Якія спрэчкі ўзнікаюць пры абгаварэнні актаў на прэзідыуме райвыканкома?

Шчэмераў: Пры разглядзе зем-леўпарадчых праектаў прарэчанні бываюць, галоўным чынам, з бо-ку суседніх калгасаў. Канкрэтна з такімі прарэчаннямі сустрэліся мы пры абмеркаванні праекта па кал-гасу імя Кірава. У парадку вы-праўлення межаў прышлося кал-гасу імя Кірава прырэзаць 10 гек-тараў з калгаса імя Першага мая, бо гэта плошча шчыльна падыхо-

калгасаў. Зараз гэта пытанне аб-мяркуюваецца ў калгасах, і маг-чыма, што акт ужо будзе выпісан на аб'яднаны калгас, у які ўвой-дуць 140 гаспадарак.

— Гэты факт сведчыць толькі аб тым, што пры складанні праек-та не былі ўлічаны ўсе акаліч-насці. Так?

Шчэмераў: Безумоўна, было-б няправільна сказаць, што ўсе праекты складзены без усялякіх не-дахопаў. Тут таксама значную ро-лю адігрывае тое, што калгасы не заўсёды забяспечваюць зем-леўпарадчыкаў рабочай сілай. З гэтай прычыны работы часта зры-ваюцца.

— Якія-ж меры вы прынялі для растлумачэння ў калгасах вя-лікага значэння работ, што правод-зяць землеўпарадчыкі?

Шчэмераў: Масавая-растлума-чальная работа ў нас сапраўды кульгае. Гэта, відаць, часта з'яў-

БЕЗ ПАРТЫНАГА КАНТРОЛЮ

Гутарка з сакратаром ПЛЕ-ШЧАНІЦКАГА РК КП(б)Б т. Ска-раходам паказала, што райком ад-даваў далёка недавальняючую ўвагу пытанню ўручэння актаў на вечнае карыстанне зямлёй.

Да канца бягучага года 30 кал-гасаў раёна павінны атрымаць ак-ты. Па гэты дзень, паводле слоў тав. Скарахода, толькі ў 16 кал-гасах абмераваны межы.

— А калі вы мяркуюеце прысту-піць да ўручэння актаў?

Скараход: Дакладна не ведаю. Вось пару дзён таму назад нарада старшын сельсаветаў і калгасаў паставалі дні ўручэння актаў ператварыць ва ўсераёднае свята.

— А якому калгасу і калі вы ўсё-ж думаеце ўручыць першы акт?

Скараход: У РВБ ёсць падра-бязны план. Мяне паведамілі, што гэтымі днямі збіраюцца паслаць у Мясек за атрыманнем актаў.

Не змог нам адказаць тав. Ска-раход: колькі спецыялістаў пра-цуе ў раёне, у чым яны адчува-юць патрэбу і як яны забяспечы-ны матэрыяламі.

Не ведае таксама сакратар райкома партыі, што некаторыя каморнікі выкарысталі адсутнасць кантролю для жульніцкіх махіна-цый. Каморнікі Смалевіцкай і Ка-

калатах бяруцца за ка-  
пашы рук, носіць у  
дзяржаўныя насіць хлеб і  
А. Ч.  
Зяшчаючы  
А. Ч., «Звязда»  
увагу пракурора Веткаў-  
скага на недашпальнае  
кулі. Мы патрабуем тэр-  
прысуджэння да судовай  
вінаватых у надобра-  
забеспячэнні хлебам пра-  
Веткі.

—  
ВЫКАНАЮЦЬ  
МЕНТАУ  
маглёўскай саўхарт-  
Варашылава, у міну-  
скончыў курсы снайпе-  
Цэнтральным савета Асо-  
Курсанты павінны былі  
дакументы аб заліках і  
другой ступені варашы-  
страля.  
стаў нікому не далі, бо  
загатоўлены. Началь-  
тав. Фрытах сказаў:  
дакументы будуць гато-  
поштай.  
дакументы да гэтага часу  
найся некалькі пі-  
Цэнтральны савет Асоавія-  
казу не атрымаў.  
НІКІЦІН А. М.  
□□□

Па слядах  
уплнення «Звязды»  
ШАЮЦЬ АГРАТЭХНІКУ

Кружкога РБ КП(б)Б  
наведана, што  
указаны ў артыкуле «Па-  
агатэхніку сяўбы»  
ад 11 верасня), пал-  
навадаюць сапраўднасці.  
му абгаварваўся на  
кожа, на якім загадчыку  
Мезіну і дырэктару МТС  
было ўказана на не-  
кіраўніцтва саўбой.  
біро РК указала стар-  
каса «Молат» т. Ефіма-  
дрэнны адносіны яго  
дзяння саўбы.  
РБ прапавала тт. Боб-  
Мезіну неадкладна паслаць  
ўсіх спецыялістаў рай-  
АХОВЫ ЗДАРОУЯ  
У КАРЫДОРЫ-  
пад такім загадоўкам  
ад 12 жніўня) тав.  
іказа, што Б.Кашалёў-  
аховы здароўя зьясцілі  
райвыканкома.  
парты паведамляе, што  
азаняны ў пісьме, адпа-  
сапраўднасці. Пісьме аб-  
наса на партэхолдзе прар-  
тарганізацыі РВК. У  
час райздраву будзе  
аднаведнае памяш-

ных лшкаў дзяржаве. Калгаснік  
нацыянальнага калгаса імя Гікало  
прадалі 7 тон хлеба. Калгаснікі  
арпелі «Новы свет» на агульным  
сходзе паставілі прадаць дзяр-  
жаве 8,5 тонны хлеба; хлеб ад-  
везці чырвоным авозам. Калгасні-  
кі арпелі «Шлях ільіча» прадалі  
8 тон хлеба.

### ВЫКАН ЛІ ПЛАН БУЛЬБАПАСТАВАК

БРАГІН. Калгас імя Тэльмана,  
Малеікоўскага сельсавета першым  
у раёне выканаў гадавы план па-  
стаўкі бульбы. На загатоўчы  
пункт дастаўлена 377 цэнтнераў  
добраякаснай бульбы.

### ШАКЕВІЧ.

ОРША. Калгас імя Сталіна,  
Якаўлевіцкага сельсавета пачаў  
уборку бульбы. Уведзена інды-  
дуальная здзелішчына. За кож-  
ным званом на ўвесь час уборкі  
замацован участак. Пасля выбаркі  
бульбы поле старанна правараен-  
ца інспектарам па якасці Ціто-  
вым.

Калгас стаў на загатоўчы  
пункт 220 цэнтнераў бульбы.  
КРАСНОУСКІ.

— Якія спрэчкі ўзнікаюць пры  
абгаварэнні актаў на прэзідыуме  
райвыканкома?

Шчэмераў: Пры разглядзе зем-  
леўпарадных праектаў перацяжкі  
бываюць, галоўным чынам, з бо-  
му суседніх калгасаў. Канкрэтна з  
такімі перацяжкімі сустраляся мы  
пры абмеркаванні праекта па кал-  
гасу імя Кірава. У парадку вы-  
праўлення межаў прышлося кал-  
гасу імя Кірава прырэзаць 10 гек-  
тараў з калгаса імя Першага мая,  
бо гэта плошча шчыльна падыхо-  
дзіла пад сятзёбу калгаса імя  
Кірава. За гэта калгасу імя Пер-  
шага мая мы перадалі ў другім  
масіве 22 гектары зямлі.

Але аказалася, што тут зямля  
горшая. І калгаснікі з калгаса імя  
Першага мая запратэставалі.  
Прымерыць іх не ўдалося. Тады  
калгаснікі з «Першага мая» вы-  
сунулі пытанне аб зліцці гэтых

Шчэмераў: Безумоўна, было-б  
няправільна сказаць, што ўсе  
праекты складзены без усякіх не-  
дахопаў. Тут таксама значную ро-  
лю адыгрывае тое, што калгасы  
не заўсёды забяспечваюць зем-  
леўпарадчыкаў рабочай сілай. З  
гэтай прычыны работы часта зры-  
ваюцца.

— Якія-ж меры вы прынялі  
для растлумачэння ў калгасах вя-  
лікага значэння работ, што правод-  
зяць землеўпарадчыкі?

Шчэмераў: Масва-растлума-  
чальная работа ў нас сапраўды  
кульгае. Гэта, відаць, часта з'яў-  
ляецца прычынай шматлікіх непа-  
разуменняў. Уяць хоць-бы нашу  
раённую газету. За ўвесь час ра-  
боты брыгады рэдакцыі не змясці-  
ла ні аднаго радка па данаму пы-  
танню. Гэта з'яўляецца даволі яр-  
кай ілюстрацыяй таго, што рас-  
тлумачальная работа ў раёне ва-  
кол выдачы актаў не праводзіцца.

Скараход: Дакладна не ведаю.  
Вось пару дзён таму назад нарада  
старшынь сельсаветаў і калгасаў  
паставіла дні ўручэння актаў  
ператварыць ва ўсераёнае свята.  
— А якому калгасу і калі вы  
ўсё-ж думаеце ўручыць першы  
акт?

Скараход: У РВК ёсць падра-  
бязны план. Мяне паведалі, што  
гэтым днём збіраюцца паслаць у  
Менск за атрыманнем актаў.

Не змог нам адказаць тав. Ска-  
раход: колькі спецыялістаў пра-  
цуе ў раёне, у чым яны адчува-  
юць патрэбу і як яны забяспечы-  
ны матэрыяльна.

Не ведаю таксама сакратар  
райкома партыі, што некаторыя  
каморнікі выкарысталі адсутнасць  
кантролю для жульніцкіх махіна-  
цый. Каморнікі Грышанюўскі і Ка-  
жэўнінаў пры праходзе акруж-  
ных межаў калгасаў па два раз-  
ы залічылі сабе адну і тую-ж ра-  
боту. Гэта абшлось дзяржаве  
вельмі дорага. Каморнікі вымуш-  
ны пераходзіць з калгаса ў калгас  
нехатою, п'ягачы на сабе прыла-  
ды.

Але аб гэтым райкому партыі  
невядома таму, што гэтай важней-  
шай справай у раёне не займаў-  
ся.

на вадправодным крапе. Такі  
малюпак гэтай кватэры, такі-ж  
малюпак і ўсіх умоў адрамантава-  
ных кватэр у доме № 31/1. Ра-  
монт гэтага дому робіла будкан-  
тора менгоржмсакса.

Пераходзім побач у дом № 32/2,  
таксама па Плянцу Волі, які капі-  
тальна адрамантаван яшчэ ў кра-  
савіку.

У кватэры № 16 жыве рабочы  
хлебакаамбіната т. Ключанюў. Дах  
над яго кватэрай працілае, вокны  
дрыжаць, бо з рам ужо вываліла-  
ся замазка. Сп'яна дала трэцічынну  
таму, што ўвесь час яе залівае  
вада. Паллага ў кватэры зроблена  
з тонкіх дошак, і пры хадзьбе  
дошкі гнуцца. Гэта кватэра ха-

Мы прывялі тры факты з жыц-  
ця толькі аднаго жакта № 2. Па  
сутнасці аднаго з жоніх, як лі-  
чылца ў горжылсакозе, жактаў.  
Але нават і ў гэтым жакце мы  
сустраляся з агіднейшай трытай  
дзяржаўных грошай, будаўнічых  
матэрыялаў, з апукажствам пай-  
шчыка-жыкара. Аналагічнае ста-  
новішча і ў другіх жактах.

У Наркамгасе, Белжылсакозе,  
Горжылсакозе, як і ў саіх жак-  
тах ініцыяца толькі «асвойць»  
вызначаны па калітарысу па ра-  
монт сумы, абсалютна не цікаві-  
чыся якасцю праведзеных работ,  
пакідаючы гэты важнейшы ўча-  
стак без патрэбнага кантролю.

С. КУРАЧІН.

## ПРАДУХІЛІЦЬ ПРЫЧЫНУ АВАРЫІ

Усе адпраўні з навалачнымі  
грузамі, як камень, дрывы і леса-  
матэрыял, як правіла, павінны  
ўзважвацца на вагонных вагах.  
Станцыі, якія не маюць сваіх ва-  
гаў, абавязаны даручыць гэта су-  
седнім станцыям. Гэтым мы дася-  
гаем правільнага скарыстання ру-  
хомага саставу і эканама пера-  
груз вагонаў звыш вызначанай  
нормы, што параджае адпэльні ва-  
гонаў, а часам аварыі і крушэнні.

Гэта добра вядома начальнікам  
станцыій. Але на практыцы не ўсе  
праводзяць гэта правіла ў жыц-  
цё. Вось, напрыклад, на станцыі  
Орша-Усходняя (начальнік стан-  
цыі Дравасенаў) і Менск (началь-  
нік станцыі Капусцін) прыбы-  
гаюць вагоны з навалачнымі гру-  
замі без указання вагі ў дарож-  
ных дакументах. Вага грузу вы-  
значаецца па вака дзяжурным на  
станцыі вагаўшчыкамі і тэхні-  
чнымі кантрольчыкамі.

Вось факты. 2 верасня на стан-  
цыю Менск з Негарэлага прыбыла  
12 платформ. Вага грузаў у ма-  
рожных дакументах не была ўка-  
зана. Неабходна было ўзважыць  
іх на станцыі Менск. Але плат-  
формы падалі на пункты выгруз-

кі, і вага была вызначана вагаў-  
шчыкам Грыгаровічам, згодна  
пад'ёмнай сілы платформы. На  
станцыі Орша-Усходняя вагаў-  
шчык Глінскі вызначае вагу ва-  
гонаў зноў-такі згодна іх пад'ём-  
най сілы.

Рад фактаў паказвае, што на  
суседняй Заходняй чыгуны дзі-  
шлі да таго, што вага грузу выз-  
начаецца па ўгледжанню самога  
адправіцеля. Напрыклад, 3 верас-  
ня ў адрае Заготзярно са станцыі  
Несета, Заходніх чыгунак, у са-  
таве поезда № 963 прыбыў вагон  
№691197, грузаны дрывамі. Пад'  
ёмная сіла яго складала 40 тон, а  
ў дакументах указана — 14 тон.

Такое-ж з'явіцца і з дрывамі,  
што прыбываюць са станцыі  
Друць, Гродзвіцка, Залодзе, Ратні-  
ровічы Заходняй чыгуны. Такая  
паставоўка справы з'яўляецца па  
сутнасці «очковтвараельствам» і  
вядзе да значызнага скарыстання  
рухомага саставу. Усе добра ве-  
даюць, што перагруз вагонаў вя-  
дзе да крушэнняў і аварыі і пры-  
носіць вялікую шкоду чыгуны,  
але ніхто чамусьці не зважаецца з  
гэтым злом.

А. РЭПІНКОУ.

## Прастоі вагонаў не жыты

Рост грузабароту асенне-зімо-  
вы перыяд настойліва патрабуе  
максимальнага змянэння непрадук-  
цыйнага простаю вагонаў і най-  
больш рацыянальнага скарыстан-  
ня рухомага саставу.

Як-жа кліентура і менскі чы-  
гуначны вузел выконваюць гэта?  
Факты паказваюць, што як клі-  
ентура, так і чыгуначнікі яшчэ  
не змагаюцца, як належыць, за  
паскарэнне абароту вагонаў. У  
жніўні, напрыклад, па віне кліен-  
туры на станцыі Менск несвоеча-  
сва загочжаны 580 вагонаў і за-  
трыманы з адпраўленнем на  
1.780 гадзін. Завод «Пролетары»  
затрымаў пяць вагонаў на 33 га-  
дзіны, Заготзярно — 46 вагонаў  
на 140 гадзін, Белбудпромтрэст—  
3 вагона на 63 гадзіны і т. д.  
За такіх простаі кліентура запла-  
ціла чыгуны каля 3.000 руб.  
штрафу.

На звалачных пунктах і на-  
гаўзах ст. Менск на 10 верасня  
было каля 300 вагонаў невывезе-  
нага грузу. Не гледзячы на неад-  
наразовыя ўказанні, такія кліен-  
ты, як фабрыка «Коммунарка», за-  
вод імя Молатава, горспалыўсако  
і інш. па-рапейшаму несвоечасова  
вывозяць свой груз, ствараюць  
«пробкі» ў складскіх памяшкан-  
нях.

Недастаткова топка яшчэ пра-  
цуюць і самі чыгуначнікі. На-  
прыклад, 2 верасня раскартыраваны  
вагоны № 701220 і 702521,  
гатовыя да адпраўкі, просталялі,  
чакаючы ўборкі, 34 гадзіны.

Усё гэта паказвае, што кліен-  
тура і чыгуначнікі яшчэ не ўва-  
домілі, што іх сумесная і чоткая  
праца рапнае поспех асення-зімо-  
вых перавозак.

Я. ДЗІМТРЫЕУ.

# ШЛЯХІ НАШАІ РЭНТАБЕЛЬНАСЦІ

Па прыкладу мінулых гадоў  
трэст «Белдрэў» у праектаваных  
на 1935 год зводзіў рэзультаты  
свайёй гаспадарчай і камерцыйнай  
дзейнасці з убыткам у 4.900 тыс.  
руб. Першая больш-менш сур'ёз-  
ная рэвізія гэтых праектаванняў  
паказала магчымасць высунуць  
у парадак дня пытанне аб адмаў-  
ленні ад датацыі.

Далейшая паглыбленая работа  
ў гэтым кірунку непасрэдна на са-  
міх прадпрыемствах, мабілізацыя  
вакол гэтага пытання шырокіх  
колаў заводскай грамадскасці, ра-  
бочых, ПТР, лепшых ударнікаў па-  
казала, што першалачатковыя  
разлікі трэста аб адмаўленні ад  
датацыі з'яўляюцца па меншай  
меры скромнымі. Мы ўпэўніліся  
на справе, што маем усе магчы-  
масці не толькі адмовіцца ад да-  
тацыі, але акрамя таго даць дзяр-  
жаве яшчэ дадатковы прыбытак.

За кошт якіх крыніц, за кошт  
мабілізацыі якіх рэсурсаў трэст  
і ўваходзячыя ў яго прад-  
прыемствы атрымліваюць магчы-  
масць перайсці на безубыточнасць.  
стаць прадпрыемствамі рэнта-  
бельнымі?

Возьмем к прыкладу Барысаў-  
скі камбінат «Комінтэрн». Па пер-  
шалачатковых разліках размер да-  
тацыі па ўказанаму камбінату  
вызначаўся ў 700 тыс. руб. Па-  
пер-жа камбінат не толькі поў-  
насцю адмовіўся ад датацыі, але  
будзе мець і канцу года прыбыт-  
ку 127 тыс. рублёў.

Пералічым галоўнейшыя капі-  
тэльныя крыніцы рэнтабельнасці  
Самы вялікі ўбытак па камбінату  
каля поўмільёна руб. быў па фаб-

рыцы гнутай мэблі. Разрыў па-  
між сабекоштам і адпускной цэ-  
най на кожнае зробленае крэсла  
складае каля трох рублёў. Для да-  
сягнення безубыточнасці камбінат  
перайшоў на другі больш пры-  
гожы, палешаны тып крэсла,  
разам з тым значна павялічыўшы  
колькасць выпуску крэслаў за  
кошт дадатковай мабілізацыі вы-  
творчых рэсурсаў.

Перагляд тэхналагічнага працэ-  
су дазволіў нам значна патаніць  
сабекошт і знішчыць разрыў па-  
між сабекоштам і адпускной цэ-  
най. За перыяд жніўень-снежань  
фабрыка дасць каля 58 тыс. руб-  
лёў прыбытку.

Калодачная фабрыка за кошт  
лепшай арганізацыі вытворчасці і  
рацыянальнага выкарыстоўвання  
сыравіны і тэхна-матэрыялаў за 5  
месяцаў дасць эканоміі 38 тыс.  
рублёў. Лесамільны цэх за кошт  
павышэння сортнасці выпускае-  
мых піламатэрыялаў дасць да  
канца года 58 тыс. рублёў эка-  
номіі.

Не менш значны дасягненні  
ёсць і па іншых прадпрыемствах.  
Напрыклад, на заводзе імя Мола-  
тава (Менск), Віцебскаму лесаза-  
воду, лесазаводу «Возрождение».

Прыкладам ядрэннай барацьбы  
за рэнтабельнасць можа быць так-  
сама і буйнейшае з нашых прад-  
прыемстваў — бабруйскае лесака-  
мбінат, які ў нядаўнім мінулым  
яшчэ жыў утрыманчымі настро-  
ямі. Грунтоўна заняўшыся пытан-  
нямі рэнтабельнасці, мабілізаваў-  
шы па гэту справу рабочы ка-  
лектыў, лепшых ударнікаў ПТР,  
камбінат з прадпрыемства ўбытко-

вага стаў прадпрыемствам пры-  
бытковым. Адно толькі мерапры-  
емства — беражны адносіны к  
сыравіне, максімальная ўтыліза-  
цыя адыходаў драўніны — дазво-  
лілі камбінату эканоміць сотні ты-  
сяч рублёў. Тое, што раней шло  
ў трыпку, цяпер ператвараецца ў  
дадатковую крыніцу вырабу прад-  
метаў шырокага ўжытку.

Разгорнутая на прадпрыемствах  
барацьба за рацыянальнае выка-  
рыстоўванне сыравіны павышэнне  
сортнасці выпускаемых піламатэ-  
рыялаў, ушчыльненне рабочага  
дня, павышэнне прадукцыйнасці  
абсталявання, арганізацыя навет-  
ранай сушкі піламатэрыялаў, —  
усё гэта і разам узятая з'явілася  
той крыніцай, якая дазволіла  
трэсту перастаць быць утрыман-  
цам у дзяржаве, і наадварот,  
даць яшчэ пэўны прыбытак.

Не варта ўтойваць, што прароб-  
леная работа па выяўленню да-  
датковых крыніц сацыялістычна-  
га наапаўнення далёка яшчэ неад-  
статкова. Прадпрыемствы трэста,  
несумненна, маюць значна боль-  
шыя, яшчэ невыкарыстаныя і неад-  
статкова вывучаныя рэсурсы. На  
гэтым участку прадстаіць яшчэ ве-  
лізарная работа.

Намечаныя мерапрыемствы па  
пераходзе на безубыточнасць не  
толькі могуць быць поўнасцю за-  
бяспечаны, але і даць яшчэ да-  
датковы эффект. Усё будзе зале-  
жаць ад кіраўнікоў прадпрыемст-  
ваў, наколькі яны вакол гэтых  
мерапрыемстваў мабілізуюць рабо-  
чы масы і ўсю заводскую пра-  
мадскасць. Ёсць факты і дрэнна-  
га, фармальнага падыходу да гэ-

тага важнейшага мерапрыемства.  
Вось лесазавод імя Томскага (Рэ-  
чыца) таксама распрацаваў мера-  
прыемствы па пераходзе на безу-  
быточнасць, але распрацаваў іх  
габінетным шляхам, без прапра-  
цоўкі на сходах рабочых, ПТР,  
ударнікаў. Такі атрымаўся і рэ-  
зультат. Трэсту прышлося прапа-  
наваць заводу пераапрацаваць  
прадстаўлены ім варыянт па пе-  
раходзе на безубыточнасць, зрабіць  
яго больш жыццёвым, рэальным.

Высокая рэнтабельнасць нашых  
прадпрыемстваў у велізарнай ме-  
ры залежыць ад якасці работы  
трэста «Лесбел», ад выканання ім  
сваіх дагаворных абавязальстваў  
па пастаўцы сыравіны. Між  
тым становішча з сыравінай на  
прадпрыемствах на сёнешні дзень  
яўна дрэннае. Ёсць пагроза пера-  
бою і нават астаноўкі асобных  
прадпрыемстваў з-за адсутнасці  
сыравіны.

Мы ўжо маем палову верасня,  
аднак, прыкметных зрухаў у тэм-  
пах пастаўкі сыравіны няма. Пас-  
танова СНК БССР, катэгарычна  
абавязваючая трэст «Лесбел» фар-  
міраваць загатоўку і прышлаў пі-  
ловачніка да нашых прадпрыемст-  
ваў, рэалізуецца яўна незадаваль-  
няюча. На гэтым участку павінна  
быць сканцэнтравана зараз уся  
ўвага трэста і нашых прадпрыем-  
стваў «Лесбел» у сваю чаргу па-  
вінен па-баявому ўзяцца за рэалі-  
зацыю ўрадавага задання па пас-  
таўцы сыравіны.

БЛОКІ,  
кіраўнік трэста «Белдрэў».



Преводнік т. Гільдзінгерш са сваім службова-вышукным сабакам «Гарасем» на вывучцы следу.

Фото Л. ЕХАВА.

# ВЫШУКНЫ САБАКА

У кабінце дзяжурнага каменданта крмінальнага вышуку заваніў тэлефон:

— Крмінальны вышук? Па Чырвонскай вуліцы абакралі квар-тэру. Чакаем вашай дапамогі...

Праз некалькі мінут з будынка міліцыі выязджаюць некалькі ра-ботнікаў крмінальнага вышуку з правадніком. Разам з імі сабака. Сабака выдасіраваны, прайшоўшы спецыяльную выучку — ня-зменны памочнік работнікаў кр-мінальнага вышуку.

Вось непрыгожы з выгляду на-мочкі аўчарка-самец «Гарас», вы-хаваны правадніком крмінальна-га вышуку т. Гільдзінгершам. 8 год «Гарас» у крмінальным вышукі. І за гэты час ён выкрыў нямаля злчынстваў. У мінулым годзе былі ўкрадзены прадукты з 2-ой савецкай больніцы ў Менску. «Гарас» хутка знайшоў крадзе-нае і зладзеяў.

Гэтым летам сабака дапамог выкрыць зладзеіскую шаўку Фе-дара Казлоўскага.

Вось другі вышукны сабака — аўчарка «Асма» правадніка т. Зай-коўскага.

Зімою гэтага года ў Рудкоўскім сельсавеце невядомыя злчынны

Хутка Кухараў прызнаўся ў зама-ху. Ён хацеў адпомсціцца Лосеву за выключэнне з калгаса.

Гэты ж сабака выкрыў у міну-лым годзе ў Бялыніцкім раёне за-бойцу ляснога вартаўніка і дапа-мог затрымаць двух злачынцаў.

«Гірс» — друг і незменны па-мочнік правадніка т. Прыёмка — граза для бандытаў і зладзеяў Го-мельшчыны. Гэты сабака выкрыў дзесяткі рознастайных злчын-стваў. Яго нюх, яго злагалінасць ніколі не ашукалі. Аднойчы ноччу, недалёка ад Гомеля, ля Касцюкоў-кі, ўзброеныя бандыты напалі на сялян, ехаўшых у горад. Зараз-жа на месца злчынства выехалі ра-ботнікі крмінальнага вышуку, разам з імі рушыўся і «Гірс».

Недалёка ад дарогі, у хмызняку, заўважылі групу людзей. Калі ра-ботнікі крмінальнага вышуку па-дышлі да іх, «Гірс» раптам накі-нуўся на аднаго, паваліў яго і абязброіў. Гэта быў алзін з гра-бежнікаў. Два другія, адстрэль-ваючыся, кінуліся ўцякаць. Адзін быў забіты, а другі затрыман. Пры вобыску ў іх знойдзена шмат па-дробных дакументаў і зброі.

Доўгая і ўпартая дрэсіроўка, плюс любоўныя клопаты да жы-

## ТВАР ПРЫЗЫУНІКОУ

Перад уваходам на Менскі пры-выўны пункт вісіць дыяграма «Твар прызыўнікоў — 1913 го-да». Цікава паглядзець, хто ідзе ад Менскага раёна ў рады Чырвонай арміі. Калі ўзяць у соцыяльным разрэзе, то ў армію ідуць 54,1 проц. рабочых, 20 проц. калгасні-каў, 21,6 проц. служачых і 4,3 проц. аднаасобнікаў. 25 проц. усіх дапрызыўнікаў з'яўляюцца членамі ЛКСМБ, 17 проц. — члены і кан-дыдаты КП(б)Б.

Прызыўнікі добра аўладалі стралковым спортам. 31,7 проц. з іх здалі нормы першай ступені на значок «Варашылаўскі стралок»; 27 чалавек здалі нормы другой ступені.

Маладзё ідзе моцная, рослая, фі-зічна развітая. Аб гэтым гаворыць наступны факт: 19 верасня прызы-валіся рабочыя завода імя Мясніко-ва, чыгуначнага дэпо і інш. га-радскіх прадпрыемстваў і ўстаноў. 95 проц. з усіх прызываўшыхся былі прызнаны годнымі.

## ВЯЛІКІ У ІВЕРМАГ У ЛЁЗНЕ

ЛЁЗНА, 19 верасня. (Кар. «Звязды»). У цэнтры Лёзна ад-крыт новы ўніверсальны магазін віцебскага аддзялення Белгандля. Магазін культурна абсталяван, асвятляецца электрычнасцю. Ён мае аддзяленні — гатовага аддзя-ення, абутку, галантарэйнае, бака-лейнае, папяровае, парфюмернае, цацак. Пры магазіне ёсць спецы-яльны прымерачны пакой.

На працягу першых трох дзён магазін мае штодзённы абарот у 12 тыс. руб.

**БУДАЎНІЦТВА НОВЫХ ШКОЛ.** Будаўнічы аддзел Наркомаветы БССР намеріў пабулаваць у 1936 годзе 6 новых сталінскіх школ, з іх 5 чатырохпавярховыя. Усяго па БССР мяркуецца пабулаваць у 1936 годзе 22 новыя школы на гарадах і 36 школ у сельскіх мясцовасцях.

**ЗАНЯТІ У ВЯЧЭРНІМ КОМБУ-ЗЕ.** У вячэрнім комбузе пачаліся заняткі. На першы курс прыцята 280 чалавек. Усяго ў комбузе ў сучасны момант навучаецца 480 ча-ла-век. Арганізавана газетнае аддзя-ленне, у якім займаецца 80 ча-ла-век.

## ЗАМЕЖНЫЯ ПІЛОТЫ выехалі заграіцу

Як паведамлялася ўжо ў «Звя-зда» 18 верасня, на тэрыторыі БССР спусціліся з аэрастаты — удзельні-кі міжнародных спаборніцтваў сфе-рычных аэрастатаў на прыз Гер-дон-Бенета ў Варшаву. У Клічаў-скім раёне знізіўся германскі аэра-стат, у Ельскім—амерыканскі, у Касцюковіцкім — французскі. Два другія аэрастаты прыземліліся на тэрыторыі УССР — у Нежынскім раёне — французскі і ў Любашэў-скім—бельгійскі.

Учора і пазаўчора замежныя пі-лоты, якія знізіліся на тэрыторыі БССР, а таксама экіпаж бельгійска-га аэрастата праз Менск выехалі ў Варшаву, адкуль яны стартвалі 18 верасня.

У Менску замежныя пілоты бы-лі сустрэнуты начальнікам аэраклуба імя тав. Молакава тав. Клімавым, які даў спаданне ў гонар гасцей. Амерыканцы праз некалькі га-дзін франсіёрскім экспрасам ад-правіліся ў Варшаву, а француз-скія, бельгійскія і нямецкія пілоты адначасова тым жа экспрасам вы-ехалі ўчора. Учора ж Менскі аэра-клуб адправіў аэрастаты ўсіх ча-тырох экіпажаў багажом заграіцу, адкуль яны будуць дастаўлены ў Варшаву.

Развітваючыся з т. Клімавым пі-лоты гарача дзякавалі за апеку, уважлівы чынам і дапамогу, якая ім была аказана на месцы пасадкі і ў Менску.

## КАЛГАСНАЯ ЗАМОЖНАСЦЬ.

МАГІЛЕЎ, 19 верасня. (Спец. нар. «Звязды»). У калгасе імя Ланцускага. Дасовіцкага сельсаве-та, на Магілеўшчыне, адкрыта но-вая, добраабсталяваная лазня. Пры лазні ёсць душ і цырульня.

У гэтыя-ж самыя дні ў калгасе «Відны шлях», Дашкоўскага сель-савета, загарэлася «ляміка Ільча» па ўсіх 70 хатах калгаснікаў. Ток паступае ад Белдрэс імя Сталіна.

## СУСТРЭЧА Т. ПІМКІНА І ПАПОВА У ГОМЕЛІ

ГОМЕЛЬ, 19 верасня. 18 верас-ня ў клубе чыгуначнікаў адбыла-ся сустрэча пролетарыяў Гомеля з экіпажам самалёта «Савецкая Бе-ларусь» тт. Пімкіным і Паповым. Гарачымі апладысмантамі сустрэлі прысутнічаўшыя выступленні ўдзельнікаў усеаюзнага пералёту лёгкамааторнай авіяцыі.

Гарком партыі, горсовет, гор-профсовет і гарком комсамола пра-міравалі тт. Пімкіна і Папова каш-тоўнымі падарункамі.

## ТАВ. КУДЗЕЛЬКО—СТАРШЫ-НЯ ВСФК БССР.

Прэзідыум Вышэйшага савета фізічнай культуры БССР абраў старшынёй ВСФК БССР тав. Ку-дзелько.

## КУЛЬТУРАНАЕ БУДАЎНІЦТВА НА АУТАРАМОНТНЫМ ЗАВОДЗЕ

МАГІЛЕЎ, 19 верасня. (Кар. «Звязды»). На тэрыторыі магілеў-скага аўтарамонтнага завода пача-та пабудова вялікага рабочага клу-ба. Ён будзе мець залу для гляда-чоў на 550 месц, 18 кабінетаў для работ гурткоў, вялікае фойе.

Закладзен таксама фундамент двухпавярховага дома для рабо-чых. Прадугледжана, каб дом меў усе выгады, ў тым ліку памяш-канне для бильярднай. Пры заводзе адкрыты кафе-растаран і 4-клас-ная пачатковая школа для дзяцей рабочых. У школу прынята 70 дзя-цей.

# М Е Н С К



**АФІДАФІЛЬНАЕ МАЛАКО.** Ма-лочны завод пачаў вырабляць афі-дафільнае малако (высокадыетычнае). Малако рэкамендуецца для хворых на каліт. Малако будзе вырабляцца тлуствае і тошчае, на адной кане з кефірам.

**ВЫРАБ ШКОЛЬНЫХ ПРЫЛАД.** Лесавазавод імя Молатава з пачатку 3-га квартала выпусціў больш 150 тыс. плоскіх пеналаў. Да канца го-да завод выпусціць поўмільёна школьных ручак і 200 тыс. пеналаў.

## Усебеларускі аўтаагітпрабег

### Старт віцебскай аўтакалоны

ВІЦЕБСК. (Па тэлеграфу, ад спец. нар. «Звязды»). 17 верасня ў 6 гадзін вечара віцебская калона ўсебеларускага агітпрабегу выехала ў Сіроціна. У Віцебску на Пляны Волі перад стартама адбыўся лату-чы мітынг, прысвечаны агітпрабе-гу, а ўдзелам грамадскіх арганіза-цый горада.

Віцебскі горсовет і сельсоветы ўключыліся ў практычную правер-ку выканання ўмоў конкурсу сель-саветаў. У калгасах і саўтасах арганізаваны самаправярочныя брыга-ды.

### ЗАРУБЕЖНЫ.

### Старт гомельскай аўтакалоны

ГОМЕЛЬ, 19 верасня. (Спец. нар. «Звязды»). Сёння раніцою дан старт гомельскай калоне ўсебела-рускага аўтапрабегу. У дома гарад-скога савета адбыўся мітынг.

Аўтакалона ўзяла напрамак на Ветку. ПАПОУ.

### Дэкаднік праверкі абавязацельстваў

УЗДА, 18 верасня. (Спец. нар. «Звязды»). Учора вечарам мен-ская калона ўсебеларускага аўта-прабегу прыбыла ў м. Узда. Пра-поўны раённа гарача сустрэкалі ўдзельнікаў прабегу. У адзнаку прыезду аўтакалоны 18 верасня адбылося пасяджэнне прэзідыума райвыканкома, на якім былі заслу-ханы даклады старшын сельсо-ветаў аб удзеле ў конкурсе савет-аў. Па раённу пачаўся дэкаднік праверкі выканання абавязацель-стваў па конкурсу саветаў. ЛОСЬ.

## ГАНДЛЁВАЯ ХРОНІКА

**Рыба і сельдцы.** Рыббыт атры-маў тры вагоны мурманскіх сельд-цоў і адзін вагон свежамарожанай рыбы — «сеўруга», «асетрына», «башка», «сеўруга» і «асетрына» будзе прадавацца па 3 руб. 40 кап. за кілограм, «башка» — за 1 руб. 82 кап.

**Вінеград і гарбузы.** Плодотрест атрымаў з Херсона два вагоны гар-бузоў. Белплодагародніна атрыма-лі вагон чорнага і белага вінаграду. Зніжана цэна на шкваладнае ма-лено і рыбу. З сёнешняга дня ўста-ноўлена новая цэна на шкваладнае малако — 1 руб. 92 кап. за літр і на рыбу «Залаты карп» — 3 руб. за кілограм (замест 4 руб.).

## ЗДАРЭННІ

Кулацкая помста. У 10 кіломе-трах ад мястэчка Лёзна кулак Іван Свістунюў забіў вочыма Касцюў-скага сельпо тав. Папаякоўскага, які вёз тавары ў сельпо. Забойца кінуў труп Папаякоўскага ў яму. Захаванішы з сабой больш каштоў-

## ПАВЕДАМЛЕННІ

сціс

таверышоў, выдзеленых горсаве-та СББ для правядзення энтырат-най кампаніі ў сувязі з аўтапра-асеннімі рэлігійнымі святамі. Ве-рджаны сакратарыятам Менска-ма КП(б)Б:

- Кабакоў, Бер (рэд. Ашаровіч (Наркомаветы), ляўчэна ў якасці кандыдата Вальфсон (БелАН) — пра-ваецца да завода імя Молатава, дварца (інстытуу нац.)—гома-Шнейдэр (БелАН) — савецка-Агульскі (фабрыка «Опалер») — рэўка «Окцябр», Канапацкі (са-соўправа) — завод «Вольны Лурэ» (ВКСГПБ)—фабрыка імя ганожіча, Аракелаў (радыаапа-—завод імя Кірава, Араке- (саюз мастакоў)—друкарня імя ліна, Лынькоў (саюз пісьмен-—скарчэжная фабрыка, Кара-фабрыка імя 8 сакавіка, М (ЛПГ)—дзютачная фабрыка, М (ЛПГ)—фабрыка «КІМ», Р (ЛПГ) — фабрыка «ХІСЛОБ» — хімізавод, М (Стальзавод) — групком лаві-ботнік, Раб'новіч (БЕЛТА) — тужнікі-адапачкі, Шэвакоў (ЛПГ) — хлабазавод, Гома (тут саўправа) — шпалерны рчка, Агурскі (БелАН) — фаб-імя Крупокаў, Лавараў (за-комбуа) — завод «Ударнік» — коў (політэхнікуму) — фаб-фабрыка, Кейвіч (Промбел-электрастанцыя, Ровенскі (Мунабалк), Фроік (дзяржаў-—Чырвоная гара, Гома (раўніцтва цэнтральнага са-шквалавод «Пролетарыяў» іцгойн, Харыч (саюз пісьмен-— завод малочных кіслоў, Ка-окі (база ВКО) — завод імя Ко-кова, Нехамакі (рэд. «Звязды» мясакамбінат, Давідчыч (Нар-веты) — завод сталі, вочыкі Дабрускі (гэроавет хімічна-цель «Новы шлях», Л (ЛПГ) — вонны абуткі) — Чі трываі «ізі», Фрыдрых (БелАН) — «Чырвоны металіст», Курскі (суд) — арпель імя Крупокаў, Рыскі (рэд. «Рабочы») — пра-Окцэр (БІМЭО) — завод імя шышава, Фрадвін — фабрыка хол», Мельдэр (ВІП) — завод гоў Гамля, Владзіна — адна-ніцтва, Фрынтман (БелАН) — рына імя Фрунзе.

РЭЗЕРВ: Жарскі (рэд. Шейман, Выдра, Даўгалеў), чык, Юрашкіч.

Усе вышэйназваныя пазіцыі пачынаюць з 20 верасня г. г. 17 вечара з'явіцца ў Дом на кансультацыі.

Сакратар парткомі і пазіцыі з'явіцца з прадпрыемстваў да іх прадпрыемстваў.

Сакратар ГК КП(б)Б ХАДАС

17 верасня 1935 г. у 10 чара ў Доме партыі адбудзецца кансультацыя арганізацыйна-працэдура-аўтаагітпрабегу, фабрыка «Окцябр», ф-ка «КІМ», ф-ка «Крупокаў», імя Талызана, Кагановіча, імя Талызана, танню — як арганізаваны беспартыйным актывам.

21 верасня 1935 г. у 10

вышукі і за гэты час ён выкрыў нямаля злачыстваў. У мінулым годзе былі ўкрадзены прадукты з 2-ой савецкай больніцы ў Менску. «Гарас» хутка знайшоў крадзеі і злазеяў.

Гэтым летам сабака дапамог выкрыць зладзеіскаў шайку Фёдара Казлоўскага.

Вось другі вышукны сабака — аўчарка «Асма» праваднік т. Зайкоўскага.

Зімою гэтага года ў Рудкоўскім сельсавеце невядомыя злачыніцы зрабілі замах на старшыню калгаса імя Сталіна т. Лосева. Па свежых слядах пусцілі «Асму». І след прывёў да былога кулака Максіма Кухарава. З шалёным брэхам накінулася на яго «Асма».

Недалёка ад дарогі, у хмызняку, заўважылі групу людзей. Калі работнікі крымінальнага вышуку падыйшлі да іх, «Гірс» раптам накінуўся на аднаго, паваліў яго і абяззброіў. Гэта быў адзін з грабежнікаў. Два другія, адстрэльваючыся, кінуліся ўцякаць. Адзін быў забіт, а другі затрыман. Пры выбыску ў іх знойдзена шмат падобных дакументаў і зброі.

Доўгая і ўпартая дрэсіроўка, плюс любовныя клопаты да жывёлы, робяць са звычайнага сабакі каштоўнага памочніка міліцыі, вернага вартуніка сацыялістычнай маемасці, добрабыту працоўных.

І. МІНДЗЬ.

**БУДАЎНІЦТВА НОВЫХ ШКОЛ.** Будаўнічы аддзел Наркомаствы БССР памешіў пабулаваць у 1936 годзе 6 новых сталінскіх школ, а іх 5 чатырохпавярховыя Усяго па БССР мяркуецца пабулаваць у 1936 годзе 22 новыя школы па гарадах і 36 школ у сельскіх мясцовасцях.

**ЗАНЯТКІ У ВЯЧЭРНІМ КОМБУЗЕ.** У вярочнім комбузе пачаліся заняткі. На першы курс прыцята 280 чалавек. Усяго ў комбузе ў сучасны момант навучаецца 480 чалавек. Арганізавана газетнае аддзяленне, у якім займаецца 80 чалавек.

**РЭКОРДНЫ УРАДЖАЙ У СОУГАСЕ «ЛОШЫЦА».** Рэкорднага ўраджаю аўса — 24 цэнтнеры з гектара ў сярэднім — дабіўся сёлета соугас «Лошыца», Менскага раёна. Высокі ўраджай аўсянца вынікам раду новых агратэхнічных мерапрыемстваў.



Менгорсовет будзе па Савецкай вуліцы жылёвы дом на 76 кватэр. Фото САЛАВЕЙЧЫКА.

**АФІДАЛЬНАЕ МАЛАКО.** Малаочны завод пачаў вырабляць афідальнае малако (высокадыетычнае). Малако рэкамендуецца для хворых на каліт. Малако будзе вырабляцца тлустасцю і тошчас, на адной цане з кефірам.

**ВЫРАБ ШКОЛЬНЫХ ПРЫЛАДА.** Лесаазавод імя Молатава з пачатку 3-га квартала выпусціў больш 150 тыс. плоскіх пеналаў. Да канца года завод выпусціць поўмільёна школьных ручак і 200 тыс. пеналаў.

**НАДВОР'Е СЕННЯ.** Па даным бюро надвор'я, сёння па Менску чакаецца наступнае надвор'е: тэмпература ў дзень 17—20 градусаў, значная воблачнасць, невялікія дажджы. Вятры слабыя і ўмераныя паўднёва-заходніх і заходніх напрамкаў Раніцай невялікі туман.

атрымаў з Херсона два вагоны гарбузоў. Белладэгародзіна атрымала 1 вагон чорнага і белага вінаграду. Зніжаныя цаны на шынападнае малако і рыбу. 3 сённяшняга дня ўстаноўлена новая цана на шынападнае малако — 1 руб. 92 кап. за літр і на рыбу «Залаты карп» — 3 руб. за кілограм (замест 4 руб.).

## ЗДАРЭННІ

**Кулацкая помста.** У 10 кілометрах ад мястэчка Лёзна кулак Іван Свістунюў забіў ваяцка Каспееўскага сельпо тав. Папалкоўскага, які вёз тавары ў сельпо. Забойца кінуў труп Папалкоўскага ў яму. Захапіўшы з сабой больш каштоўныя рэчы, Свістунюў зрабіў спробу ўцячы, але быў затрыман.

Як устаноўлена, забойства было зроблена на глебе помсты. Папалкоўскі, будучы сакратаром Каспееўскага сельсавета, забраў маемасць кулака Свістунюва за невыкананне шэрага заданняў.

Забойца Свістунюў арыштаван.

Секрэтар ГК КП(б)Б  
ХАДЗІ...

У верасні 1936 г. у чара ў ДOME партыі адбудзецца кансультацыйны орган наступнага завода «Вольшэвік», фабрыка «Цябр», ф-ка «ЖМ», фабрыка Кагановіча, імя Талызана, танню — як арганізаваны беспартыйным актывам.

21 верасня 1936 г. у чара ў ДOME партыі заняты сакратары партпарторгаў ранішняй і вечарнай змены.

Яўка ўсіх сакратароў партпарторгаў абавязкова.

Нам. адк. рэдактара А. П.

### ПАМЯШКАННЕ БДТ-1.

Белару к дзяржаўны тэатр  
**ОПЕРЫ І БАЛЕТА**

Заўтра, 21 верасня.

### ОПЕРА СЕВІЛЬСКІ ЦЫРУЛЬНІК

Пачатак у 8 гадзін.  
Білеты ў рабочай касе з 11 да 2 і з 4 да 6 гадзін і ў касе тэатра з 12 да 2 і з 6 гадзін вечара.  
Прымаюцца заяўкі на калектыўныя паходы (са скілкай).

Дырэктар — народны артыст рэспублікі ГАЛУБОК

Мастацкі кіраўнік Самінін Ф.  
Сёння, 20 верасня

### Часаўшчык і нурыца

Пачатак у 8 гадзін. 30 мін. веч.  
Білеты прадаюцца ў рабочай касе ў касе тэатра

**ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР**  
«Чырвоная зорка»  
Гукавы мастацкі фільм  
**НОВАЯ РАДЗІМА**  
2. Канцэртнае аддзяленне

**ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР**  
«Пролетарый»  
**НАТА БАЧНАДЗЕ**  
Гукавым фільме  
**АПОШНЯЯ КРЫЖАНОСЦЫ**

Кіно «СПАРТАК»  
з 19 верасня  
выдатны мастацкі фільм

### Калезжскі рэгістратар

драма ў 7 частках  
У галоўн. ролі Маліноўская і Маскаін  
У праграме — кіно-хроніка  
Штодзённая 4 сеансы.  
— Каса — з 4-х гадзін дня.

Кіраўніцтва Днепра-Дзвінскага рэчнага пароходства (г. Гомель) даводзіць да ведама ўсіх зацікаўленых аб'яднанняў і прадпрыемстваў, што выданая ім **ДАВЕРАНАСЦЬ** ад 28 ліпеня гэтага года за № д-8 на імя начальніка аддзела снабжэння Уральскага Александрэ Паўлавіча **АНУЛІРАВАНА** і лічыцца несапраўднай.

Урадзёную круглую пячатку Беларускай групы дзяржаўнай інвентарызацыйнай канторы НККГ РСФСР лічыць несапраўднай.

## НКА БССР «УЦЭМП» ДЗЯРЖЫРК Сал «Профінтэр» тэл. 24-171

20, 21, 22 верасня — абноўленая праграма 8 пытка.  
Першыя гастролі дрэсіроўшчыцы коней Н. А. КІССО.  
Спэнка ў рэстаране ў выкананні шатландскіх поні.

Выступленне артыстаў харкаўскай эстрады Чарнецкая і Квітко Сатыра, скетч Новы рэпертуар	Гастролі эксцэнтрыкаў — акрыбатаў 2—Райт—2
Паветраны групавы палёт 4—Маркавы—4	Гастролі ўскодзяга атракцыёна 2—Морэсто—2
Паветраны акт 2—Петрапаўлюскія—2	Труп прыгонуў 8—Алі-Шах—8

### ПРАЦЯГ МАТЧАЎ ФРАНЦУЗСКОЙ БАРАЦЬБЫ.

Сёння борюцца 4 пары.	III пара —
I першая пара — другая сустрача тэрмін 40 мінут. Невядомы — Рубайла	Аркас — Цыган
II пара — сустрача двух сілачоў	IV пара
Велікан А. Галіеўскі супроць П. Яроша	Міхалеў — Гельбурэнка

Парадны выхад усіх барцоў у 11 гадзін вечара  
Пачатак у 8 з паловай гадзін вечара. Даеші да 16 год на вярочнім паказанні на дапускоў па. Каса адкрыта з 12 да 2 гадзін дня і з 6 гадзін вечара.

## 3 20 верасня г.г. адкрываецца прыём падпіскі на БЕЛАРУСКІЮ (ОВЕЦКУЮ) ЭНЦЫКЛАПЕДЫЮ

Энцыклапедыя будзе асвятляць асноўныя пытанні па ўсіх галінах ведаў і аддасць асабліва ўвагу гісторыі Беларусі, яе гаспадарцы і культуры БелСЭ з'явіцца магчымай зброяй рабочага, калгасніка і працоўнага інтэлігента ў барацьбе за бясплескавае сацыялістычнае грамадства.  
Беларуская савецкая энцыклапедыя будзе выдана ў 10 тэм з агульнай колькасцю 45.000 тэрмінаў, 32.000.000 друкаваных знакаў.

**ПЕРШЫ ТОМ ВЫЙДЗЕ З ДРУКУ У СЯРЭДЗІНЕ 1936 ГОДА**  
Умовы падпіскі: пры падпісцы ўносіцца залатак у суме 12 руб., якія адлічваюцца пры атрыманні апошняга тома. Кошта кожнага тома 12 руб.

Падпіска прымаецца ў памяшканні рэдакцыі БелСЭ (Менск, Беларуска Акадэмія Навук, Ленінская, 29/35, пак. 25), у пачасна-важанымі на тое асобамі, маючымі імяны пасведчанні БелСЭ.  
Падпіску таксама можна накіроўваць ў адрас рэдакцыі паштовымі пераходамі.

Тыраж энцыклапедыі абмежаваны. Пасля вычарпання тыражу прыём падпіскі будзе закрыт.

## СЕННЯ, 20 ВЕРАСНЯ, пасля капітальнага рамонту адкрываецца

### ГУКАВЫ КІНО-ТЭАТР „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“

На экране нашумелы гукавы фільм  
**ЧАПАЕЎ**  
рэжысераў бр. **Васільевых**

У галоўных ролях:  
Б. Бабачкін, Б. Бліноў, В. Мяснікова, Н. Сіменаў, Л. Кміт, Волкаў, Чыркоў, Пеўцоў.

У кіно-тэатры ўстаноўлена найвышэйшая гукавая апаратура.  
Пачатак сеансаў: 6, 7—40, 9—20, 11.  
Каса адчынена з 2 гадзін дня.

## Дзяржаўная гандлёвая інспекцыя пры Наркомунтгандлі СССР па БССР

паведамляе насельніцтва гарадоў і раёнаў БССР аб арганізацыі ёй **ПРЫЁМУ СКАРГАЎ** ад пакупнікоў на парушэнні правіл гандлю ў гандлёвай сетцы (абвес, абмер, аблічванне, павышэнне цен, антысанітарныя, грубасць і т. д.).

СКАРГІ прымаюцца штодзённа, за выключэннем агульных выхадных, з 9 гадзін раніцы да 3 1/2 гадзін дня, па адрасу:

гор Менск, Дом урада, левая крыло, 4 паверх, 404 пакой, тэлефон № 23-307 і поштай без марак.

Скаргі па гарадах: Віцебску, Гомелю, Магілеве, Бабруйску і Барысаве прымаюцца галоўнымі інспектарамі дзяржаўнай гандлёвай інспекцыі ў мясцовых горуаутгандлях.

Упаўнаважаны дзярж. гандлёвай інспекцыі пры НКУГ СССР па БССР **ЛЕВІН.**

## Беларускае аддзяленне САЮЗХІМСНАБЗЫТА

даводзіць да ведама ўсіх спецыяльнай хімічнай прадукцыі завода асноўнай хімічнай прамысловасці, што

**ЗАЯЎКІ** на хімікаты на 1936 г.

павінны быць прадстаўлены Беларускаму аддзяленню Саюза хімічнага.

Заяўкі, прадстаўленыя пасля паказанага тэрміну, будуць адхіляцца і план снабжэння ўмоўна.

За ўсімі дэталі зварачацца ў аддзел збыту Саюзхімснабзбыта — Менск, Няміга, 12, тэл. № 25-136.

**БЕЛАДЗЯЛЕННЕ САЮЗХІМСНАБЗЫТА.**

## АДКРЫТА ПАДПІСКА НА ГА'ЕТЫ:

**„ЗВЯЗДА“**  
штодзённая газета, орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР  
Падпісная плата: 1 мес. — 2 руб. 50 кап., 3 мес. — 1 руб. 50 кап., 6 мес. — 15 руб., на год — 30 руб.

**„ОРКА“**  
Усебеларуская газета на польскай мове, орган ЦК КП(б)Б.  
Падпісная плата: 1 мес. — 1 руб. 20 кап., 3 мес. — 3 р. 60 кап., 6 мес. — 7 руб. 20 кап., на год 14 руб. 40 кап.

**„РАУДОНАСІС АРТОМ“**  
Літоўская газета, орган ЦК КП(б)Б.  
Падпісная плата: 1 мес. — 20 кап., 3 мес. — 60 кап., 6 мес. — 1 руб. 80 кап., на год — 3 руб. 60 кап.

**„БОЛЬШЭВІК БЕЛАРУСІ“**  
палітыка-эканамічны, штомесячны журнал, орган ЦК КП(б)Б.  
Падпісная плата: 1 мес. — 40 кап., 3 мес. — 1 руб. 40 кап., 6 мес. — 2 руб. 40 кап., на год — 4 руб. 80 кап.

**„Большэвідкі ДРУК“**  
двухтыднёвы журнал ЦК КП(б)Б. Дае агляды шматтыражак і насаценгазет.  
Абмен вопытам рабселькопраў аб іх карэспандэнцкай рабоце.  
Практычныя парады рэдактарам па пытаннях мастацкага афармлення газеты.

Падпісная плата: 1 мес. — 1 руб., 3 мес. — 3 руб., 6 мес. — 6 руб., на год — 12 руб.  
**ПАМЯТАЙЦЕ**, што доўгатэрміновы і свечасовы здымкі піскі гарантуе экуратную, бесперабойную дастаўку.  
**ПАСПЯШАЙЦЕСЯ ПАДПІСАЦА.**  
**ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦА** ва ўсіх паштовых аддзяленнях грамадскімі арганізатарамі і пісьманосцамі

Графалогія (вызначэнне характару па почарку).  
Касметыка (догляд скуры твара і валос).  
Спіс літаратуры (навукова-папулярных дапаможнікаў) па пытаннях высылаецца за 60 кап. марак — Кіеў, пашта № 32. А. Апыхмін.

У аддзел аб'яў званіце па тэлефону № 21-360